


В. Дз. СТАРЫЧОНАК

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Для абитурыентай

2-е выданне, стэрэатыпіас



РЕПОЗИТОРІЙ ВІДЕО



Мінск
"ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА"
2001

Старычонак В. Дз.

С 77 Беларуская літаратура: Для абитурыентаў/
В. Дз. Старычонак, 2-е выд., стэр. — Мн.: Выш. шк.,
2001. — 350 с.

ISBN 985-06-0735-1.

Дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з праграмай па беларускай літаратуре для ЕНУ і пабудаваны так, каб кожны выпускнік змог самастоіць, без настаўніка, асэнсаваць вывучанае ў школе, ліквідаваць прabelы ў сваіх ведах. Выкладаюцца агульныя патрабаванні да экзамену, характеристызуюцца магчымыя памылкі і сродкі іх пазблігания, тлумачацца 100 найбольш ужывальных літаратурных тэрмінаў, прыводзяцца біяграфіі пісьменнікаў, сур'ёзнае ўвага ўдзяляецца найбольш складаным пытанням літаратуразнаўчага працэсу. Пасля кожнага раздзела прыводзяцца крылатыя слова (афарызмы) з твораў разглядаемых пісьменнікаў, а таксама кан трольныя пытанні і заданні для праверкі ведаў, узроўню самападрыхтоўкі.

Дапаможнік знайдзе шырокое выкарыстанне не толькі сярод выпускнікоў школ і тэхнікумаў, але і ў літаратурных гуртках, на факультатывах, семінарах, сярод слухачоў падрыхтоўчых курсаў.

**УДК 882.6.09 (075.4)
ББК 84 (4Бен) 6я729**

ISBN 985-06-0735-1

© В. Дз. Старычонак, 2000

© Выдавецства "Вышэйшая школа", 2001

Шаноўны дружа!

У гэтым годзе перад табой паўсталі складаная задача — здаць уступны экзамен па беларускай літаратуре. На ім ты павінен выяўіць глыбокія гісторыка-тэарэтычныя веды, уменне аналізаваць мастацкі твор з пункту гледжання сённяшняга дня, паказаць высокі ўзровень свайго эстэтычнага і інтэлектуальнага развіцця. Вырашыць паставленаю задачу, безумоўна, не толькі госта. Каб у некаторай ступені палегчыць працэс падрыхтоўкі да экзамену, створаны гэты дапаможнік. Ён структурным плане ён складаецца з трох частак. У першай выкладаюцца агульныя патрабаванні да экзамену і даюцца метадычныя парады абітурыенту: характеристыку юца магчымыя памылкі і сродкі іх пазбягання, прыводзяцца асноўныя крытэрый ацэнкі вуснага экзамену, спіс твораў па сучаснай беларускай прозе, паэзіі і драматургіі, тлумачацца 100 найбольш ужывальных літаратурных тэрмінаў. У другой (асноўнай) частцы асвятляюцца пытанні, акрэсленыя праграмай па беларускай літаратуре для паступаючых у ВНУ. Пасля кожнага раздзела прыводзяцца крылатыя слова (афарызымы) з твораў разглядаемых асветнікаў, дзеячаў культуры і пісьменнікаў, якія можна выкарыстаць для аргументавання сваіх меркаванняў у

час адказу, а таксама кантрольныя пытанні і заданні, якія дапамогуць табе праверыць свае веды, узровень самападрыхтоўкі. Трэцяя частка, аформленая ў выглядзе дадатку, змяшчае творы, якія рэкамендуюцца абітурыентам для завучвання на памяць, а таксама спіс неабходнай літаратуры.

Безумоўна, дапаможнік не можа прэтэндаваць на поўны ахоп матэрыялу і вычарпальнае асвяленне ўсіх праблем. Ён ні ў якім разе не можа быць для абітурыента панацэй, шпаргалкай. Таму не трэба механічна завучваць адказы, чэ ўнікаючы ў іх сэнс. Карысць можа прынесці толькі творчая перафразаўка прыведзенага матэрыялу, яго аналіз.

Калі мы адчуваеш патрэбу ў нашай дапамозе і згодзен разам з намі падрыхтавацца да ўступнага экзамену, приверыць свае веды, то за справу.
Мы верым у цябе і жадаем поспехаў.

Аўтар

Літаратура эпохі Сярэднявечча (X—XV ст.) і Рэнесансу

Беларуская літаратура праішла амаль тысячагадовы шлях развіцця. Вытокі яе і карані ўзыходзяць да Кіеўскай Русі, калі ўсходнеславянскія плямёны жылі адной сям'ёй. У той час бытавалі перакладныя і арыгінальныя творы тыпу жыцій (аповесцей пра жыццё і дзеінасць герояў, прызнаных царквою святымі), апокрыфаў (пра стварэнне свету, пра Адама і Еву, жыццё Хрыста), летапісаў, хаджэчняў, маленняў. У такіх творах, як «Хаджэнне Сагародзіцы па пакутах», «Троя», «Маленне» Дакіла Заточніка, «Аповесць мінулых гадоў», адлюстравалася герайчная гісторыя і веліч роднай землі, апісаны самыя разнастайныя падзеі, з'явы, вынарыстаны народныя легенды і паданні.

Тагачаснае жыццё на Беларусі знайшло сваё адлюстраванне ў гістарычных летапісах — «Аповесці мінульых гадоў» і «Полацкі летапісе». З іх вядома, што першая беларуская дзяржава — Полацкае княства — пачала сваё існаванне ў часы княжання Рагвалода (другая палова X ст.). Як сведчаць летапісы, Полацкае княства было палкам самастойнай дзяржавай з усімі адпаведнымі атрыбутамі: суверэннай уладай князя і веча, адміністрацыяй, сталіцай, войскам, грашовай сістэмай. Летапісы і легенды данеслі да сённяшніх дзён весткі пра дачку Рагвалода — прыгожую і гарнлівую князёйну Рагнеду. Да яе прыслаў сваіх сватоў кіеўскі князь Уладзімір (позней названы Хрысціцелем), якому Рагнеда (а ёй у той час было 12 гадоў) адмовіла. Разгневаны Уладзімір у 980 г. пасылае на Полацк войска. Горад быў зруйнаваны, Рагвалод, яго жонка і два сыны забіты, Рагнеда вывезена ў Кіеў. Пад прымусам яна становіцца жонкай Уладзіміра, ад якога нарадзіла чатырох сыноў і дзве дачкі: Ізяславу (князь полацкі), Мсціславу (князь чарнігаўскі), Ярас-

лаў Мудры (князь ноўгарадскі і кіеўскі), Усевалад, Прадслава і Прамілава. Пад канец жыцця Рагнеда паstryглася ў манашкі і пад імем Анастасіі памерла ў 1000 г.

Для старэйшага сына Ізяслава Уладзімір будзе горад Ізяслауль (цяпер Заслаўе пад Мінскам) і аддае дзедава княства. Ад Ізяслава пачынаецца полацкая княжацкая дынастыя.

У 1001 г. у Полацку княжыць сын Ізяслава Брачыслаў, пазней — яго сын Усяслаў, названы Чарадзеем. Княжанне апошняга (1044—1101) лічаць часам найвышэйшага росквіту і ўздыму Полацкага княства. Яго тэрыторыя пашырылася за кошт Мінскага, Віцебскага, Аршанскага, Мсціслаўскага, Друцкага, Лагойскага, Слуцкага і іншых княстваў. Уладзімірская пашыралася і на ніжнє Падзвінне да самога Варажскага (Балтыйскага) мора, дзе ўзніклі холішнія фарпосты княства — гарнізон Герцыке і Кучелойс (зара з тэрыторыя Латвіі). У час княжання Усяслава развіваліся шматлікія рамёствы, гандль, высокага росквіту дасягнулі маастацтва, адукацыя, дойлідства. У той час быў узведзены велічны Сафійскі сабор; ён як бы сцвярджаў роўнасць Полацка з Ноўгарадам і Кіевам, дзе падобныя храмы ў гонар святой Сафіі з'явіліся крыху раней.

У славутай рыдарскай песні «Слова пра паход Іграў» велічны Баян малюе Усяслава як чарабуніка, шчырага і працавітага князя, чалавека непакорнага духу і велікага разуму.

У 1067 г. Усяслаў рушыў на Ноўгарад. Паводле летапісаў, ён амаль поўнасцю спаліў горад, захапіў у палон жанчын і дзяцей, паздымаў з ноўгарадскай Сафіі званы і панікадзілы. У tym жа годзе Усяслаў Чарадзей выбіў кіеўскую дружыну з Новагародка (циперашні Навагрудак) і заяўліў свае права на літоўскія землі. Гэтыя перамогі ўстрывожылі трох сыноў Яраслава Мудрага (Ізяслава, Святаслава і Усевалада), якія аб'ядналі войскі і рушылі на Мінск. Бітва на Нямізе 3 сакавіка 1067 г., у ходзе якой палаchanе адступілі, была адной з самых жудасных. Яна стала сімвалам бессэнсоўнай барацьбы.

Пасля смерці князя-чарадзея Усяслава развіцце Полацкага княства ідзе на спад. Яно дзеліцца на

асобныя княствы (Мінскае, Віцебскае, Лагойскае і інш.), у кожным з якіх замацаваўся той ці іншы род полацкіх князёў.

У канцы XII ст. было напісана «Жыціе Еўфрасінні Полацкай». У ім у храналагічнай паслядоўнасці расказваецца пра жыццё першай беларускай асветніцы, унучкі Усяслава Чарадзея Еўфрасінні Полацкай.

Еўфрасіння Полацкая (1110—1173)

Свецкае імя — Прадслава. Нарадзілася ў Полацку, вучылася ў школе пры Сафійскім саборы. Рана паstryглась ў манашкі. Займалася перакладчыцтвом дзейнасцю, перапісаннем кніг Святога Пісання. Непадалёку ад Полацка Еўфрасіння заснавала мужчынскі і жыўчы манастыры, была фундатарам Спасаўскага сабора. Па яе заказе майстрам Лазарам Богшам быў зроблены славуты крыж. У канцы жыцця Еўфрасіння Полацкая здзейніла паломніцтво ў Іерусалім, дзе і памерла.

Я кровінка твая — кровічанка,
Я былінка твая — палаchanка,
Як над пожняй тужлівай чайка,
Я лячу да цябе, Радзіма,
Са святога Ерусаліма.

B. Зуёнак

З цемры мінулых стагоддзяў дайшлі да нас імёны выдатных дзеячаў беларускай культуры. Сярод іх асобае месца займае імя Еўфрасінні Полацкай. З ёй асцыруецца не толькі духоўнае жыццё на ўсходнеславянскіх землях у XII ст., але і ўся шматвяковая гісторыя Беларусі. Аб унучцы славутага князя Усяслава Чарадзея, князёўне, ігumenні, настаўніцы, выдатнай асветніцы, расказваецца ў «Жыціі Еўфрасінні Полацкай». Гэты найкаштоўнейшы помнік старажытнабеларускай літаратуры, створаны ў канцы XII ст. невядомым аўтарам, дайшоў да нас у шасці рэдакцыях, больш чым ста спісах.

Змест

Ад аўтара	3
Агульныя патрабаванні да вуснага экзамену на беларускай літаратуры і метадычныя па- рады абітурыенту	5
Праграма па беларускай літаратуры	27
Літаратура эпохі Сярэднявечча (Х—XV ст.) і Рэнесансу	43
Ефрасіння Полацкая (1110—1173)	45
Кірыла Тураўскі (каля 1130 — каля 1182)	48
«Слова пра паход Ігараў»	49
Францішак Скарэна (да 1490 — каля 1551)	54
Мікола Гусоўскі (каля 1480—1533)	60
Беларуская літаратура другой паловы XVII — пачатку XVIII ст.	66
Станаўленне беларускай пісьмі	66
Андрэй Рымша (каля 1550 — пасля 1595)	67
Сімяон Полацкі (1620—1680)	68
Станаўленне беларускай драматургіі	70
Беларуская літаратура XIX ст.	74
Вікенцій Каценскі (1786—1855)	76
Канстанцын Вераніцын (1834—1904)	78
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1807—1884)	82
Кастусь Каліноўскі (1838—1864)	89
Францішак Багушэвіч (1840—1900)	94
Янка Лучына (1851—1897)	101
Адам Гурыновіч (1869—1894)	104
Беларуская літаратура XX ст.	107
Цётка (Алаіза Пашкевіч) (1876—1916)	113
Янка Купала (1882—1942)	120
Якуб Колас (1882—1956)	143
	349

Максім Багдановіч (1891—1917)	167
Кандрат Крапіва (1896—1991)	176
Кузьма Чорны (1900—1944)	188
Уладзімір Дубоўка (1900—1976)	197
Уладзімір Жылка (1900—1933)	202
Міхась Лынькоў (1899—1975)	207
Пятрусь Броўка (1905—1980)	212
Максім Танк (1912—1995)	221
Аркадзь Куляшоў (1914—1978)	230
Пімен Панчанка (1917—1995)	239
Янка Брыль (нар. у 1917 г.)	247
Іван Мележ (1921—1976)	251
Іван Шамякін (нар. у 1921 г.)	258
Васіль Быкаў (нар. у 1924 г.)	262
Уладзімір Каараткевіч (1930—1984)	268
Сучасная беларуская паэзія	274
Ніл Гілевіч	277
Рыгор Барадулін	280
Анатоль Вярцінскі	284
Генадзь Бураўкін	286
Сяргей Законікаў	287
Янка Сіпакоў	289
Алесь Разанаў	291
Яўгенія Янішчыц	294
Эмігранцкая паэзія	295
Сучасная беларуская проза	303
Іван Навуменка	310
Алесь Адамоўч	311
Вячаслаў Адамчык	312
Віктар Казако	313
Віктар Хадамазаў	315
Сучасная беларусская драматургія	317
Андрэй Макаёнак	319
Алесь Петрашкевіч	321
Аляксей Дудараў	322
Мікола Матукоўскі	324
Творы, якія рэкамендуюцца абітурыентам для завучвання на памяць	327
Літаратура	346

Вучэбнае выданне

Старычонак Васіль Дзянісавіч

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Для абитурыентаў

Рэдактар *B. I. Аверкіна*

Адказная за выпуск *Т. С. Жыткевіч*

Мастак вокладкі *У. І. Шоўк*

Мастацкі рэдактар *B. A. Ярашэвіч*

Тэхнічны рэдактар *Л. І. Счыслёнак*

Карэктары *H. I. Бандарэнка, B. B. Няверка*

Падпісана ў друк з дыяпазітываў выдавецства «Вышэйшая школа».
24.09.2001. Фармат 84×108/32. Папера газетная. Гарнітура «Школьная».
Афсетны друк. Ум. друк. арк. 18,48. Ул.-выд. арк. 17,31. Тыраж 5000 экз. Зак.
2701.

Падатковая льгота – Агульнадзяржаўны класіфікатар Рэспублікі Беларусь
АКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.650.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецства “Вышэйшая школа”».
Ліцэнзія ЛВ № 5 ад 22.12.1997. 220048, Мінск, праспект Машэрава, 11.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецства “Беларускі Дом
друку”». 220013, Мінск, праспект Ф. Скарэны, 79.